

Таццяна Кабржыцкая

**УКРАІНАЗНАВЕЦ МІХАІЛ МАКСІМОВІЧ (1804–1873) :
ДА 210-ГОДДЗЯ З ДНЯ НАРАДЖЭННЯ ПЕРШАГА РЭКТАРА
КІЕЎСКАГА ЎНІВЕРСІТЭТА**

Паміж Беларускім дзяржаўным універсітэтам і Кіеўскім нацыянальным універсітэтам імя Т. Г. Шаўчэнкі існуюць моцныя навукова-творчыя контакты. Найперш разнастайныя формы ўзаемадзеяння выяўляюцца ў сферы гуманітарных навук. XXI ст. замацавала даунейшую традыцыю, калі навукоўцы і выкладчыкі абедзвюх ВНУ прымалі ўдзел у супольных навуковых форумах. Апошнім часам студэнты філалагічных факультэтаў, аддзяленняў славянскай філагогіі атрымалі магчымасць праходзіць вучэбныя стажыроўкі: украіністы БДУ – ў Кіеве, беларусісты КНУ – ў Мінску. Заглыбіўшыся ў гісторыю, знаходзім і ў XIX ст. яскравы прыклад выяўлення ў жыцці і навуцы міжсупольнай талерантнасці і нацыянальнага пачуцця.

Кіеўскі ўніверсітэт адкрыў сваю працу ў 30-я гг. XIX ст., першым рэктарам яго быў прызначаны прафесар Маскоўскага ўніверсітэта Міхайла Аляксандравіч Максімовіч (1804–1873). М. А. Максімовіч – выдатны вучоны-біёлаг, натурфілосаф, гісторык, філолаг, фалькларыст і этнограф,

пісьменнік. Нарадзіўся ён на Палтаўшчыне, вучыўся ў Ноўгарад-Сіверскай гімназіі, на філалагічным і прыродазнаўчым факультэтах Маскоўскага ўніверсітета. У Москве М. А. Максімовіч абараніў дысертаци ю, працаваў дырэктарам Батанічнага саду, затым прафесарам кафедры батанікі Маскоўскага ўніверсітета. У Кіеве вучонаму-энцыклапедысту шырокага дыяпазону даручана было ўзначаліць Кіеўскі ўніверсітэт імя Св. Уладзіміра, у якім ён – першы рэктор, загадчык кафедры расійскай славеснасці, дэкан філософскага факультета.

Заслужаную славу М. А. Максімовічу прынеслі напісаныя яшчэ ў Москве навуковыя даследаванні «Пра сістэму расліннага царства» (1827), «Асновы батанікі» (ч.1, 2, 1828), «Галоўныя асновы заалогіі» (1828), «Роздум пра прыроду» (1831) і інш. Сапраўдны прапыту ў славянскую духоўнасць – праца вучонага па зборы і выданні ўкраінскага фальклору. Першая публікацыя – «Малороссийские песни, изданные М. Максимовичем» (1827) – мела працяг і перавыданні. Далей выходзяць кнігі М. А. Максімовіча «Украинские народные песни» (1834), «Сборник украинских народных песен» (1849). Фалькларыстычныя даследаванні вучонага аказалі велізарны ўплыў на Мікалая Гоголя. Узяла ў палон чароўная вобразнасць, меладычнасць украінскіх песень, запісаных М. А. Максімовічам, і Аляксандра Пушкіна. Дзякуючы М. А. Максімовічу цікавасць да украінскай культуры пашырылася па ўсёй Еўропе, найперш у Нямеччыне, Францыі, Італіі.

Уся навуковая і творчая спадчына М. А. Максімовіча дазваляе лічыць яго заснавальнікам цэласнай сістэмы ўкраіназнаўства. Многія яго публікацыі звязаны з гісторыяй мовы і славеснасці ўкраінцаў. Як мовазнаўца ён надрукаваў шэраг артыкулаў пра класіфікацыю славянскіх моў. Вучоны ўвёў і аргументаваў украінскі правапіс, што абапіраўся на этымалагічныя прынцыпы (позней быў заменены пісьменнікам П. Кулішом на фанетычны правапіс). М. А. Максімовіч вёў росшуку старажытных украінскіх рукапісаў. Ён выдаў ананімную драму ўкраінскага сярэднявечча «Міласць Божая», прысвяченую справам Б. Хмельніцкага. Перавыданне тэксту здзейснена ў працы У. Антановіча і М. Драгаманава «Гісторычныя песні маларускага народа» (Кіеў, 1875). Вучоны даследаваў «Слова аб палку Ігаравым», «Аповесць мінульых гадоў», Кіеўскі і Галіцка-Валынскі летапісы, напісаў нарысы «Роль і значэнне Кіева ў агульным жыцці Расіі», «Пра пачатак кнігадрукавання ў Кіеве», «Лісты пра Б. Хмельніцкага», «Пра Лаўрскую Магілянскую школу», «Археалагічныя запісы пра Кіеў і яго ваколіцы» і інш.

Дзякуючы перакладам М. А. Максімовіча на рускай і украінскай мовах з'явіліся вершаваныя перастварэнні «Слова аб палку Ігаравым», па-украінску загучалі многія псальмы. Так, асобнымі выданнямі выйшлі «Слово о полку Игоря» (Кіеў, 1857), «Псалмы» (Масква, 1859). Паказальна, што і грамадская дзеянасць рэктора была скіравана на развіццё роднай культуры. М. А. Максімовіч – арганізатор і выдавец альманахаў «Денница» (1830 – 1834), «Кіевлянін» (1840, 1841, 1850), «Украинец» (1859, 1864).

Увогуле М. А. Максімовіч – знакавая фігура яшчэ і таму, што фарміраванне яго як украінскага грамадзяніна і навукоўца моцна знітаванае з гісторыяй рускага, беларускага народаў. Як фалькларыст, этнограф, археолаг, дыялектолаг ён вырастаў на працах беларуска-польскага вучонага Зарыяна Даленгі-Хадакоўскага (1784–1825). Многія славяназнаўчыя праблемы, даследаваныя З. Даленгам-Хадакоўскім, атрымалі працяг у працах М. А. Максімовіча. Паказальна, што знакаміты расійскі вучоны М. Карамзін, аўтар «Гісторыі дзяржавы Расійскай», улічыў заўлагі З. Даленгі-Хадакоўскага адносна беларускага матэрыва. М. А. Максімовіч жа, з аднаго боку, выявіў непрыніццце канцэпцыі рускай дзяржаўнасці, выказанай М. Пагодзіным. З другога – выкryваў захопніцкі характар палітыкі польскай шляхты адносна Украіны і Беларусі, што засведчана, у прыватнасці, яго працамі пра «літоўскіх гетманаў князёў Астрожскіх» (1864, 1866). М. А. Максімовіча прысягвала дзейнасць віленскіх філарэтаў і філаматаў, ён трymаў контакты са славутым палякам Адамам Міцкевічам. Як рэктар марыў запрасіць на выкладчыцкую працу ва ўніверсітэт украінскага Кабзара Тараса Шаўчэнку. Ідэі федэратыўнага ўладкавання жыцця ўсіх славянскіх народаў, падхопленыя з Вільні членамі кіеўскага Кірыла-Мяфодзіеўскага таварыства, знайшлі ў М. А. Максімовіча дзеісную падтрымку.

Зразумела, грамадзянская пазіцыя М. А. Максімовіча выклікала трывогу з боку паліцыйскага царскага рэжыму. Аднак аўтарытэт М. А. Максімовіча як навукоўца выявіўся беззаганным. Вучонага абрала сваім пачэсным членам 21 навуковая арганізацыя, у тым ліку Маскоўскі, Пецярбургскі, Кіеўскі, Харкаўскі, Адэскі ўніверсітэты. У 1871 г. прадстаўнікі прагрэсіўнай расійскай навукі абіраюць М. А. Максімовіча членам-карэспандэнтам Пецярбургскай акадэміі навук…

Сёлетні год – юбілейны для славутага вучонага: спаўняеца 210 гадоў з дня яго нараджэння. Складаючы пашану М. А. Максімовічу, адзначым, што вядучыя якасці ў партрэце першага рэктара Кіеўскага ўніверсітэта – знітаванасць еўрапейскай адукаванасці, інтэрнацыянальных і выразна патрыятычных рыс інтэлігента Расійскай імперыі XIX ст. Украінец па паходжанні, М. А. Максімовіч спалучыў у сабе любоў да роднага ўкраінскага краю, павагу да шматаблічнага навакольнага свету, што былі падмацаваны экзістэнцыяй душы чалавека і апорай на навуковыя факты.

Ці ж не гэтыя рысы павінны стаць вядучымі і для нашай інтэлігенцыі XXI ст.? Непарыўнасць і наступальнасць шырокай адукациі агульнагуманістычнага і нацыянальнага зместу – галоўная гарантывя існавання кожнай нацыі ў небяспечны час глабалізацыйных працэсаў. А навуковая база, сродкі і прыёмы сучасных ВНУ, вядома ж, значна пераўзыходзяць магчымасці папярэдняга часу…